



Запрашаем наведць 1 лютага Дзень школы



Назва мерапрыемства	Час правадзення	Месца правадзення	Адказны
1 - 4 класы			
Конкурс малюнкаў "Школа мілая мая"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Мультурок "Школьныя будні"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Марчык Т.П.
Конкурс загадак "Тра школу і яе жыхароў"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Гадзіна зносін "Навошта арганізму правільна харчавацца"	11.45 - 12.30	Кабінет №3	Аскерка А.П.
Рэпетыцыя вечара сустрэчы з выпускнікамі	9.00 - 12.30	Спартыўная зала	Ляшчук М.І., Баран І.Ф.
Вечар сустрэчы з выпускнікамі "Як вы там без нас?"	17.00 - 20.00	Спартыўная зала	Ляшчук М.І., Баран І.Ф.
5 - 8 класы			
Віктарына "Школьная"	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Бабрыцкі Д.А.
Конкурс сачыненняў і эсэ "Я люблю школу..."	9.55 - 10.40	Кабінет №13	Барысевіч К.Л.
Гадзіна зносін "100 вялікіх імён гісторыі"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Бабрыцкі Д.А.
Круглы стол "Жыццё пасля школы" (з удзелам выпускнікоў 2018/2019 навучальнага года)	11.45 - 12.30	Кабінет №13	Бабрыцкі Д.А.
Рэпетыцыя вечара сустрэчы з выпускнікамі	9.00 - 12.30	Спартыўная зала	Ляшчук М.І., Баран І.Ф.
Вечар сустрэчы з выпускнікамі "Як вы там без нас?"	17.00 - 20.00	Спартыўная зала	Ляшчук М.І., Баран І.Ф.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Круглы стол "Жыццё пасля школы" (з удзелам выпускнікоў 2018/2019 навучальнага года)	11.45 - 12.30	Кабінет №13	Бабрыцкі Д.А.
Рэпетыцыя вечара сустрэчы з выпускнікамі	9.00 - 12.30	Спартыўная зала	Ляшчук М.І., Баран І.Ф.
Вечар сустрэчы з выпускнікамі "Як вы там без нас?"	17.00 - 20.00	Спартыўная зала	Ляшчук М.І., Баран І.Ф.